



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

16 лютага 2018 года, № 3 (2191)

НАВАЦЫІ



У нумары:

**ДЭКАНСКІ ЧАС
У РЭКТАРА
І ПЕРСАНАЛЬНЫЯ
КАБІНЕТЫ
СУПРАЦОЎНІКАЎ**

У БДУ ажыццёўлены важныя
новаўвядзенні

Стар. 2

**ФАРМИРАВАННЕ ШКОЛЫ
ФІЗІЧНАЙ ОПТЫКІ
Ў БДУ**

Да 115-годдзя з дня
нараджэння акадэміка
А. Н. Сеўчанкі

Стар. 4–5

**АДКРЫЛАСЯ
АБНОВЛЕНАЯ СТАЛОВАЯ
ГАЛОЎНАГА КОРПУСА**

Сталовая галоўнага корпуса
БДУ адкрылася 6 лютага пасля
рамонт.

Стар. 8

Як распрацаваць адкрытае
(эўрыстычнае) заданне?

Семінар «Ці можна навучаць усіх па-рознаму, але аднолькава? Як распрацаваць адкрытае (эўрыстычнае) заданне?» прайшоў у БДУ. Навучальнае мерапрыемства арганізавана ў рамках вочна-дыстанцыйнага аргдзейнаснага курса «Методыка навучання праз адкрыццё: як навучаць усіх па-рознаму, але аднолькава». **Аўтарам і вядучым семінара выступіў рэктар БДУ Андрэй Кароль.**

Удзельнікамі семінара сталі каля 150 педагогаў і выкладчыкаў БДУ, ГрДУ імя Янкі Купалы, РІВШ, Ліцэя БДУ і чатырох каледжаў. Размовы, дыскусіі і абмеркаванні прайшлі ў рэжыме анлайн. Адначасовае

павышэнне кваліфікацыі выкладчыкаў усіх ступеняў адукацыі – агульнай сярэдняй, сярэднеспецыяльнай і вышэйшай – прайшло ў міжсеткавым рэжыме ўпершыню ў сістэме адукацыі. Такая форма аб'яднала ўсе яе ключавыя звёны. Гэта дазволіла канструктыўна разгледзець актуальныя пытанні адукацыі, у прыватнасці датычныя падрыхтоўкі будучых спецыялістаў, запатрабаваных заказчыкамі і рэальным сектарам эканомікі.

Адно з рашэнняў бачыцца ў індывідуалізацыі навучання студэнтаў і школьнікаў, якое сугучнае ідэям навуковай школы чалавека-адпаведнай адукацыі А. В. Хутарскога. Адукацыя мае якасць тады, калі ёсць умовы для выяўлення, раскрыцця і рэалізацыі патэнцыялу вучня.

«У адкрытасці зместу адукацыі, яе дыялагічнасці закладзена магчымасць для студэнта здзяйснення уласных адкрыццяў, а значыць, змяняцца. Атрыманы навучэнцамі вынікі заўсёды ўнікальны і адлюстроўвае ступень яго індывідуальнага творчага самавыяўлення, а не чаканы «правільны» адказ», – канкрэтызаваў Андрэй Кароль.

Выступленне ў першай частцы семінара рэктара БДУ Андрэя Кароля выклікала актыўную дыскусію. Былі закрануты пытанні рознай скіраванасці і значнасці: ад філасофіі адукацыі і метадалогіі да пэўных механізмаў напаўнення адукацыйных стандартаў, зместу навучання асобасным сэнсам.

Працягнуўся семінар працай удзельнікаў у васьмі групах БДУ і трох групах ГрДУ імя Янкі Купалы, якія былі сфарміраваны з ліку выкладчыкаў розных факультэтаў. Таксама над выкананнем задання працавалі педагогі ліцэя і каледжаў. Ім было прапанавана распрацаваць эўрыстычныя заданні паводле алгарытму ў выступленні вядучага семінара.

Выкладчыкі распрацавалі адкрытыя заданні, абаранялі свае распрацоўкі перад вядучым семінара і калегамі ў анлайн-рэжыме і вочна. Мадэратарам выступаў рэктар БДУ. Распрацаваныя ўдзельнікамі адукацыйныя прадукты будуць выкарыстоўвацца імі ў рамках двух наступных семінараў. Выкладчыкам трэба будзе распрацаваць заняткі эўрыстычнага тыпу і спрактаваць эўрыстычны інтэрнэт-занятак.

Правядзенне семінара, як адзначыў рэктар БДУ Андрэй Кароль, накіравана на развіццё эўрыстычных якасцяў выкладчыка, здольнага дзейнічаць у сітуацыі нявызначанасці, дзе няма гатовых рашэнняў. «Сёння педагог павінен арганізаваць працэс і ўмовы для самарэалізацыі кожнага студэнта, даць яму магчымасць стварыць адукацыйны прадукт, адрозны ад іншых. Гэта трэба эканоміцы, паколькі сёння нашы выпускнікі – заўтрашнія менеджары, якія павінны быць крэатыўнымі, гнуткімі і мабільнымі», – адзначыў рэктар БДУ Андрэй Кароль.

«Я вельмі разлічваў, што па выніках усіх трох адукацыйных майстар-класаў-семінараў аргдзейнаснага тыпу кожны дасягне асобна значных адкрыццяў, распрацуе паводле пастаўленых мэт асобна і грамадска значныя адукацыйныя прадукты. Гэта ўжо будучы выкладчыкі з троху іншымі кампетэнтнасцямі, якія праз «дзейнічанне» і рэфлексію паглядзяць на сябе збоку. Гэта тое, што трэба нашай сістэме адукацыі», – рэзюмаваў рэктар.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ

Весткі
з рэктарата

У БДУ ЗАЦВЕРДЖАНЫ новыя кадравыя прызначэнні. На пасаду дэкана факультэта сацыякультурных камунікацый прызначаны **Сяргей Важнік**.

Важнік Сяргей Аляксандравіч нарадзіўся ў 1972 годзе ў Мінску. Кандыдат філалагічных навук. У 1991 годзе скончыў Мінскае педагагічнае вучылішча, а ў 1996 годзе з адзнакай скончыў філалагічны факультэт БДУ. Прайшоў шлях ад выкладчыка-стажора да намесніка дэкана філалагічнага факультэта БДУ. 3 лютага 2015 па студзень 2018 года ўзначальваў Нацыянальны інстытут адукацыі Беларусі.

Аўтар каля 300 навуковых і навукова-метадычных дапаможнікаў.

На пасаду начальніка Галоўнага гаспадарчага ўпраўлення зацверджаны **Барыс Аджаеў**.

Адпаведныя загады ад 31.01.2018 г. падпісаў рэктар БДУ.

**Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ**

Каб скарыстацца
мультымедычным
кантэнтам
газеты:



1. Загрузіце на смартфон прыкладанне **HP Reveal**
2. Падпішыцеся на канал **#bsuby**
3. Навядзіце камеру на выяву з пазнакай

Дэканскі час у рэктара

У БДУ будзе ўкаранёная новая форма ўзаемадзеяння факультэтаў і інстытутаў з кіраўніцтвам – «Дэканскія гадзіны».

Зносіны з дэканамі і кіраўнікамі інстытутаў будзе праходзіць кожную сераду і чацвер з 16.00 да 17.00 па папярэднім запісе ў памочніка рэктара. Тэмай зносінаў будуць ключавыя пытанні развіцця факультэта (кадравага, адукацыйнага, навуковага, матэрыяльна-тэхнічнага і г. д.), а таксама ідэі і прапановы, якія патрабуюць калегіяльнага аналізу і абмеркавання на ўзроўні рэктара і прарэктараў. Таму прарэктары, у кампетэнцыю якіх уваходзіць заяўленая праблема, таксама знаходзяцца падчас прыёму на сваіх працоўных месцах для аператыўнага ўзгаднення і прыняцця рашэнняў.

Варта адзначыць, што дадзеная форма ніяк не абмяжоўвае бягучых вытворчых зваротаў дэкана да



рэктара і прарэктараў БДУ ў любы іншы дзень і час. Новы фармат працоўных сустрэч дазволіць аптымізаваць працэс рашэння пытанняў, наладзіць якасную зваротную сувязь кіраўніцтва факультэтаў і рэктарата. Сумесна з дэканамі прадуглежваецца ўдзел у сустрэчы загадчыкаў кафедры, калі пытанне непасрэдна тычыцца дзейнасці той ці іншай кафедры.

Хуткім часам будзе таксама арганізавана сістэма рэгулярных відэанарад з кіраўніцтвам структурных падраздзяленняў.


Алена МАРЦУЛЕВІЧ

Супрацоўнікам – персанальныя кабінеты

Персанальны кабінет супрацоўніка ўпершыню распрацаваны ў БДУ. Электронная платформа створана з мэтай структуравання і захоўвання ў адзінай анлайн-крыніцы інфармацыі пра работнікаў універсітэта. Дадзены рэсурс дазволіць значна зменшыць і дэбюракратызаваць працэс дакументазвароту ў БДУ.

Электронная платформа характарызуецца інтэрактыўнасцю і мае тэхнічныя магчымасці для індывідуалізацыі навуковай, адукацыйнай, выхавальнай дзейнасці супрацоўніка. У прыватнасці, у асабістым кабінете ўтрымліваюцца звесткі пра персанальныя дадзеныя работніка, адукацыю, працоўную дзейнасць, адпачынак і камандзіроўкі, узнагароды і заробатную плату.

Доступ да персанальнага кабінета магчымы выключна па лакальнай сетцы БДУ. Для таго, каб зайсці на асабістую старонку, неабходна ўвесці ўліковы запіс – імя карыстальніка і пароль. Пры першай актывацыі патрабуецца таксама ўказаць асабісты нумар грамадзяніна, указаны ў пашпарце.



Прагляд персанальнай інфармацыі прадугледжаны толькі для супрацоўніка і яго кіраўніка.

На дадзены момант вядзецца праца па прыярытэтным развіцці персанальных кабінетаў прафесараў і дацэнтаў.

сарска-выкладчыцкага складу. Так, асабісты старонкі ПВС плануецца дапоўніць часткай «Электроннае партфоліа», дзе адлюструюцца звесткі пра адукацыйную і навуковую дзейнасць выкладчыкаў, а таксама іх электронны расклад. У частку ўвойдзе электронны індывідуальны план выкладчыка. Справаздача па гэтым плане фарміруецца ў электронным выглядзе і будзе выкарыстоўвацца для аўтаматызаванага разліку павышэння тарыфнага акладу і рэйтыngu ПВС.

Пры адсутнасці тых ці іншых дадзеных і неабходнасці занясення правак у асабістым кабінете можна звярнуцца ва ўпраўленне кадраў.

Для бяспекі асабістай інфармацыі карыстальнікам рэкамендуецца змяніць простыя паролі на больш складаныя.

Асабісты кабінет супрацоўніка распрацаваны Цэнтрам інфармацыйных тэхналогій БДУ. Інфармацыйнае наладжванне кабінета ажыццяўляецца пры садзейнічанні ўпраўлення кадраў і Галоўнага ўпраўлення бухгалтарскага ўліку і фінансаў.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ

Перспектывы з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай

Дэлегацыя ўрада правінцыі Фры Стэйт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі наведала БДУ.

У яе склад увайшлі начальнік аддзела аховы здароўя адміністрацыі штата **Дэвід Мотау**, першы сакратар аддзялення Пасольства ПАР у Беларусі **Раберта Гомес**, дырэктар аддзела міжнародных адносін офіса прэм'ера **Мозэс Кау** і інш.

Ад БДУ ў сустрэчы прынялі ўдзел прарэктар па вучэбнай рабоце і інтэрнацыяналізацыі адукацыі **Сяргей Ходзін** і начальнік упраўлення міжнародных сувязяў **Вадзім Рэзнікаў**.

Гасцей пазнаёмілі з гісторыяй, структурай БДУ, навукова-адукацыйнай дзейнасцю, распавялі

пра пазіцыі ВНУ ў сусветных рэйтынгах і міжнароднае супрацоўніцтва. Бакі абмеркавалі магчымыя напрамкі ўзаемадзеяння, а таксама разгледзелі спецыяльнасці БДУ, якія могуць зацікавіць грамадзян ПАР для навучання ў беларускай ВНУ.

Адзначым, што сёння ў БДУ навучаецца адна студэнтка з ПАР. Яна праходзіць падрыхтоўку на фізічным факультэце па спецыяльнасці «ядзерная фізіка». «Мы спадзяёмся, што ў нашай ВНУ з'явіцца і іншыя студэнты з ПАР, якія будуць падтрымліваць адзін аднаго ў перыяд навучання. Упэўнены, што наша партнёрства мае вялікія перспектывы як у якасным, так і колькасным вымярэнні», – падагульніў прарэктар Сяргей Ходзін.

Ульяна МІНЧАНКА

Знаёмства з Сіндзянскімі студэнтамі

Студэнты Сіндзянскага педагогічнага ўніверсітэта (КНР) сустрэліся з кіраўніцтвам БДУ.

Адбылася сустрэча з прарэктарам па вучэбнай рабоце і інтэрнацыяналізацыі адукацыі **Сяргеем Ходзіным**, дэканам ФДА **Вячаславам Малафеевым**, яго намеснікам **Аляксандрам Жуком**. Кітайскі бок прадставілі дырэктар інфармацыйна-адукацыйнага цэнтра БДУ ў КНР **Ван Яацян** і супрацоўнік міжнароднага аддзела Сіндзянскага педагогічнага ўніверсітэта **Ша Цзыбін**.

У цяперашні час у рамках працы сумеснага беларуска-кітайскага адукацыйнага цэнтра па навучанні рускай мове пяць студэнтаў кітайскай ВНУ прахо-

дзяць навучанне на ФДА. Яны вывучаюць на паглыбленым узроўні рускую мову ў рамках праграмы перадамагістарскай падрыхтоўкі. У найбліжэйшы час кітайскія студэнты наведаюць факультэты БДУ, дзе пазнаёмяцца са спецыяльнасцямі і магістарскімі праграмамі ВНУ.

Пагадненне аб стварэнні адукацыйнага цэнтра па навучанні рускай мове на базе Сіндзянскага педагогічнага ўніверсітэта было падпісанае 25 снежня 2017 года. Функцыянаванне цэнтра накіравана на распрацоўку сумесных адукацыйных праграм па вывучэнні кітайскімі грамадзянамі рускай мовы. Гэта дазволіць падрыхтаваць кітайскіх абітурыентаў да паступлення ў беларускія ўніверсітэты, а студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў да далейшага навучання ва ўстановах вышэйшай адукацыі Беларусі.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ

Вынікі першага конкурсу мовы хіндзі ў БДУ

Першае месца падзялілі дзюгакурсніца юрыдычнага факультэта БДУ **Аксана Ляўша** і слухачка Індыйскага культурнага цэнтра ў Мінску **Вольга Манаенка**. Другімі сталі першаккурсніца факультэта міжнародных адносін **Аляксандра Даніловіч** і слухачка Індыйскага культурнага цэнтра ў Мінску **Ірына Тарасевіч**.

Удзельнікам было прапанавана выканаць граматычны тэст, пераклад з рускай мовы на мову хіндзі і наадварот. Таксама канкурсанты прадэманстравалі навыкі чытання, праслухалі аўдыраванне на разуменне і ўспрыманне вывучамай мовы.

Нагадаем, усяго ў конкурсе прынялі ўдзел 20 студэнтаў БДУ, якія навучаюцца мове хіндзі ў цэнтры індальогіі факультэта міжнародных адносін, а таксама слухачы курсаў хіндзі Індыйскага культурнага цэнтра ў Мінску.

Пераможцы моўнага конкурсу былі ганараваны граматай і грашовым грантаў. Арганізатарамі кон-

курсу выступілі ФМА БДУ і Пасольства Індыі ў Беларусі.

Даведка

Цэнтр індальогіі адкрыўся ў БДУ ў снежні 2017 года. Гэта першы адукацыйны цэнтр у Беларусі, дзе праходзяць факультатывныя заняткі па індыйскай мове (хіндзі), філасофіі, рэлігіі, культуры Індыі. Выкладчыкі і студэнты працуюць з арыгінальнымі матэрыяламі па лінгвістыцы, гісторыі, мастацтве і краіназнаўстве Індыі.

На курсах у БДУ навучаюцца 25 студэнтаў розных факультэтаў ВНУ. За аснову ўзяты курс, распрацаваны расійскімі лінгвістамі Залманам Дымшыцам і Алегам Ульяфіравым. «Падручнік мовы хіндзі» змяшчае граматычную частку, тэксты на побытавую і грамадска-палітычную тэматыку, парадковы слоўнік, лексіка-грамматычны каментарый і шматлікія практыкаванні.

У БДУ з'явіўся бясплатны доступ да воблачных рэсурсаў Office 365

БДУ зарэгістраваны ў Microsoft як навучальная ўстанова. Цяпер усе навучэнцы, выкладчыкі і супрацоўнікі маюць права бясплатна карыстацца для адукацыі рэсурсам Office 365, у тым ліку Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams і іншымі дадатковымі навучальнымі сродкамі.

Для самастойнай рэгістрацыі неабходна пазначыць свой дзейны адрас электроннай пошты ў дамене BSU.BY (напрыклад, ivanov@bsu.by).

У БДУ з'явілася магчымасць бясплатна карыстацца наборам сэрвісаў Microsoft. Сярод гэтых магчымасцяў рэдагаванне і захоўванне дакументаў

у сетцы, абмен імгненнымі паведамленнямі, выкарыстанне электроннай пошты, правядзенне вэб-канферэнцый і іншае. Карыстацца тэхналогіяй можна з любой прылады, якая мае доступ у інтэрнэт. Такім чынам, няма неабходнасці ўсталёўваць на свой камп'ютар офісныя праграмы – яны будуць даступныя ў воблаку. Воблачны сэрвіс будзе карысны ў арганізацыі навучальнага працэсу. Выкладчыкі і студэнты змогуць праводзіць заняткі, абмяркоўваць заданні ў рэжыме анлайн, – каментуе намеснік начальніка ЦІТ **Леанід Утко**.

Згодна з рэгламентам Microsoft, ліст з кодам пацвярджэння павінен прыйсці на працягу 72 гадзін. Больш падрабязная інфармацыя размяшчаецца на сайце intranet.bsu, у раздзеле «Інфармацыя ЦІТ», далей «Office 365».

Алена ЛЯЎШЭНЯ

Паразуменне з Сусветным банкам

Дэлегацыя Сусветнага банка па пытаннях адукацыі наведала БДУ. У яе склад увайшлі старшы спецыяліст па пытаннях адукацыі міжнароднай фінансавай арганізацыі Ніна Арнхолд і спецыяліст па пытаннях адукацыі Дзяніс Мікалаеў.

Візіт адбыўся ў рамках падрыхтоўкі праекта мадэрнізацыі сістэмы вышэйшай адукацыі Беларусі, рэалізацыя якога плануецца з восені 2019 года.

З боку БДУ ў перамовах прынялі ўдзел прарэктар па вучэбнай рабоце і інтэрнацыяналізацыі адукацыі **Сяргей Ходзін**, прарэктар па вучэбнай рабоце і адукацыйных інавацыях **Вольга Чупрыс**, начальнік Галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы **Людміла Хухлындзіна** і начальнік ўпраўлення міжнародных сувязяў **Вадзім Рэзнікаў**. Міністэрства адукацыі Беларусі прадставіла галоўны спецыяліст ўпраўлення вышэйшай адукацыі **Таццяна**



Фота: Вольга КУЗЬМІЧКА

Марыйка. Таксама ўдзельнікамі сустрэчы сталі прадстаўнікі прафесарска-выкладчыцкага складу і студэнцкага актыву ўніверсітэта.

Гасцям прадэманстравалі прэзентацыю пра гісторыю БДУ, яго структуру, прысутнасць у міжнародных рэйтынгах, пра міжнароднае супрацоўніцтва, акадэмічную мабільнасць, удзел у замежных праграмах і праектах і інш.

«Для таго, каб пачаць падрыхтоўку праекта па мадэрнізацыі сістэмы вышэйшай адукацыі

Беларусі, нам трэба бачыць, як складаецца сітуацыя ў ВУНУ, і сабраць неабходную інфармацыю. Нам важна зразумець, якую мы можам аказаць падтрымку вашаму ўніверсітэту і якімі сродкамі», – адзначыла **Ніна Арнхолд**.

Прысутныя абмеркавалі пытанні, якія тычацца стварэння і развіцця інавацыйнай інфраструктуры ВУНУ, праектавання адукацыйных стандартаў, навучальных праграм, у прыватнасці, магістратуры. Таксама падчас пера-

моў спецыялісты Сусветнага банка абмеркавалі з прадстаўнікамі БДУ магчымасць стварэння адзінай сістэмы падтрымкі электроннага навучання, уключаючы дыстанцыйнае. «Мы ўдзячныя вам за магчымасць абмеркавання такіх важных і актуальных пытанняў. Упэўнены, што ў нас пасля гэтай сустрэчы з'явіцца пэўныя прапановы і ініцыятывы адносна будучага праекта», – падагульніў **Сяргей Ходзін**.

Ульяна МІНЧАНКА

КАНТАКТЫ

Сустрэчы філосафаў

Галоўны рэдактар часопіса прэзідыума Расійскай акадэміі навук «Пытанні філосафіі» **Барыс Пружынін** і доктар філосафскіх навук прафесар МПДУ (Масква) **Таццяна Шчадрына** наведаль БДУ.

Адбылася сустрэча з рэктарам БДУ **Андрэем Каралём**, дэканам факультэта філосафіі і сацыяльных навук (ФФСН) **Вадзімам Гігіным** і загадчыкамі кафедры ФФСН. Былі разгледжаны пытанні развіцця супрацоўніцтва паміж беларускімі і расійскімі навукоўцамі па ўмацаванні навуковых і адукацыйных сувязяў, праведзены кансультацыі па рэалізацыі новых сумесных ініцыятыў і праектаў.

Было арганізавана выязное пасяджэнне вучонага савета па

філосафіі адукацыі і праблемах даследаванняў у адукацыі Расійскай акадэміі адукацыі. Старшынёй вучонага савета з'яўляецца доктар філосафскіх навук **Барыс Пружынін**. Па выніках пасяджэння былі прыняты рашэнні пра развіццё далейшага супрацоўніцтва ў галіне адукацыі і навукі.

Акрамя таго, гасцей азнаёмілі з гісторыяй і дасягненнямі БДУ і з навуковымі работамі супрацоўнікаў ФФСН. Расійскія калегі выступілі з лекцыямі перад калектывам факультэта, дзе адбыўся

абмен меркаваннямі па шырокім спектры праблем адукацыі.

Прайшла прэзентацыя кніг, аўтарамі і рэдактарамі якіх з'яўляюцца **Барыс Пружынін** і **Таццяна Шчадрына**. Былі прадстаўлены выданні, прысвечаныя біяграфіі і творчасці знакамітых філосафаў **Густава Шпэта** і **Льва Шастова**, серыя кніг «Філосафія Расіі першай паловы XX ст.» і шэраг іншых выданняў, якія былі перададзены

Вераніка САЙГАНОВА, намеснік дэкана ФФСН

ВІНШУЕМ!

У рэчышчы сацыялогіі горада

17 лютага вядучы ў краіне спецыяліст у галіне тэорыі, метадалогіі і гісторыі сацыялогіі, доктар сацыялагічных навук, прафесар кафедры сацыялогіі ФФСН **Анатоль РУБАНАЎ** адзначыць сваё 60-годдзе.



У Анатоля Уладзіміравіча за плячыма вялікі і шматпланавы жыццёвы досвед. Да паступлення ў БДУ ён пасляхова скончыў Мінскую школу алімпійскага рэзерву, адслужыў тэрміновую службу на Паўночным флоте. Так бы мовіць, убачыў жыццё, прайшоў сацыяльную загартоўку і ўсвядомлена ўзяўся спасцігаць асновы гуманітарных ведаў. У 1981 г. ён пасляхова скончыў філосафскае ад-

дзяленне гістарычнага факультэта БДУ, абараніў кандыдацкую дысертацыю па філосафскіх навук (1988), затым – доктарскую дысертацыю па сацыялагічных навук (1994). З 1988 па 1993 гг. працаваў у Інстытуце філосафіі і права, а пасля яго рэарганізацыі ў 1990–2002 гг. – у Інстытуце сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Адначасова з 1999 па 2006 гг. – першы намеснік дырэк-

тара Мінскага НДІ сацыяльна-эканамічных і палітычных праблем Мінгарвыканкама. З лютага 2006 г. па люты 2016 г. – дэкан факультэта філосафіі і сацыяльных навук БДУ. З 2007 г. – галоўны рэдактар «Часопіса БДУ. Філосафія. Псіхалогія».

А. У. Рубанаў узначальваў экспертны савет ВАК Рэспублікі Беларусь па сацыялагічных навук, у наш час з'яўляецца старшынёй доктарскага савета па абароне дысертацый пры БДУ, узначальвае секцыю ВМА па сацыялагічных навук, уваходзіць у склад рэдакцыйных калегій навуковых выданняў Беларусі і краін блізкага замежжа. Ён аўтар навуковых манаграфій, падручнікаў, навучальных дапаможнікаў, шмат друкуецца ў вядучых навуковых выданнях.

Прафесар А. У. Рубанаў выконвае вялікую навучальную і метадычную нагрукку. Ён актыўна ўдзельнічае ў навукова-педага-

гічнай працы, з'яўляецца ініцыятывным і творчым навукоўцам і выкладчыкам. Яго навуковыя інтарэсы знаходзяцца ў рэчышчы развіцця тэорыі і метадалогіі, эканамічнай сацыялогіі, сацыялогіі горада. Прафесар А. У. Рубанаў ажыццяўляе навуковае кіраўніцтва падрыхтоўкай аспірантаў, кіруе дыпломнымі і курсавымі працамі студэнтаў. Заслужана карыстаецца высокім аўтарытэтам сярод навуковай грамадскасці, калектыву ўніверсітэта, студэнтаў.

Напярэдадні свайго юбілею прафесар А. У. Рубанаў узнагароджаны знакам Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» за ўзорнае выкананне сваіх службовых абавязкаў па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў, плённую навукова-педагагічную працу ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Віншуем!

Аляксандр ДАНИЛАЎ, загадчык кафедры сацыялогіі

АБ'ЯВЫ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ фізічнай географіі свету і адукацыйных тэхналогій;
ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі;
ДАЦЭНТАУ КАФЕДРАУ: ядзернай фізікі; лазернай фізікі і спектраскапіі; гісторыі новага і найноўшага часу; грамадзянскага працэсу і працоўнага права;
СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ камп'ютарнага мадэлявання.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы. Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне кадры, тэл. 209-54-36.

УСТАНОВА БДУ «НАВУКОВА- ДАСЛЕДЧЫ ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ»

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ВАКАНТАЙ ПАСАДЫ:

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА навукова-даследчай лабараторыі матэматычных метадаў абароны інфармацыі.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4, п. 802, НДІ прыкладных праблем матэматыкі і інфарматыкі, тэл. 209-51-04.

ІНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ БДУ

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЛАБАРАТОРЫЯ ЯДЗЕРНАЙ ОПТЫКІ І КОСМАМІКРАФІЗІКІ. Навуковы супрацоўнік – 1 чал.

ЛАБАРАТОРЫЯ МОЦНАТОКАВАЙ ЭЛЕКТРОНІКІ. Вядучы навуковы супрацоўнік – 1 чал. Старшы навуковы супрацоўнік – 1 чал. Навуковы супрацоўнік – 2 чал. Малодшы навуковы супрацоўнік – 1 чал.

ЛАБАРАТОРЫЯ НАНАЭЛЕКТРАМАГНЕТЫЗМУ. Вядучы навуковы супрацоўнік – 1 чал. Старшы навуковы супрацоўнік – 1 чал. Навуковы супрацоўнік – 1 чал. Малодшы навуковы супрацоўнік – 3 чал.

ЛАБАРАТОРЫЯ ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЙ ФІЗІКІ ВЫСОКІХ ЭНЕРГІЙ. Навуковы супрацоўнік – 1 чал. Малодшы навуковы супрацоўнік – 1 чал.

ЛАБАРАТОРЫЯ ФІЗІКІ ПЕРСПЕКТЫЎНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ. Вядучы навуковы супрацоўнік – 1 чал. Навуковы супрацоўнік – 1 чал.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы. Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадры, пакой 315, тэл. 226 42 31.

БДУ ў СМІ БЕЛАРУСІ

Інтэрв'ю рэктара БДУ **Андрэя Караля** «Через коды, через расстояния» – «Рэспубліка», sb.by (06.02), minsknews.by (11.02).

Каманда юрыдычнага факультэта БДУ выступіць на Міжнародным юрыдычным конкурсе імя **Ф. Джэсапа ў ЗША** – БелТА (29.01), ecopress.by (31.01).

Пра вочна-дыстанцыйны аргдзейнасны курс «Методыка навучання праз адкрыццё: як навучаць усіх парознаму, але аднолькава», аўтарам якога з'яўляецца рэктар БДУ **Андрэй Кароль** – zviazda.by (31.01), БТ-1, СТБ (01.02), mk.by, «Мінскі кур'ер», БелТА, mail.ru (06.02), «Настаўніцкая газета», nastgaz.by (10.02).

У БДУ стартавала алімпіада па інфарматыцы і вэб-праграмаванні **WebProg2018** – wuz.by (31.01), ecopress.by, zviazda.by (01.02).


Абноўленая студэнцкая сталовая пачала працаваць у Галоўным корпусе БДУ – kp.by, 21.by, tut.by (06.02), СТБ (07.02).

XXVI Рэспубліканскі турнір юных фізікаў адбыўся ў БДУ – zviazda.by (09.02), ecopress.by (10.02), БелТА, sb.by, wuz.by, edu.gov.by, (12.02).

Першы ў Беларусі конкурс мовы хіндзі прайшоў у БДУ – zviazda.by, wuz.by (07.02).

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

З НАГОДЫ



Заснавальнік кафедры фізічнай аптыкі, Герой Сацыялістычнай Працы, акадэмік А. Н. Сеўчанка



П. М. Машэраў на кафедры фізічнай аптыкі



Сустрэча з касманаўтам Г. С. Цітовым (1974 г.)

Фарміраванне школы

Да 115-годдзя з дня нараджэння акадэміка

Развіццё навуковых даследаванняў у галіне аптыкі і сумежных напрамкаў, станаўленне прамысловай аптычнай вытворчасці ў Беларусі да туюцца 50–60-мі гадамі мінулага стагоддзя. У Мінск вярнуўся **А. Н. Сеўчанка**, які абараніў у 1952 г. у Дзяржаўным аптычным інстытуце пад кіраўніцтвам С. І. Вавілава доктарскую дысертацыю. Услед за ім з Ленінграда пераехалі вядомыя навукоўцы **Б. І. Сцяпанаў**, **М. А. Ельяшэвіч**. Вялікі ўнёсак у развіццё аптычнай навукі Беларусі зрабілі **Ф. І. Фёдарэў**, **М. А. Барысевіч**, **У. А. Піліповіч**, **П. А. Апанасевіч** і іншыя навукоўцы.

Асноўнымі цэнтрамі падрыхтоўкі спецыялістаў і правядзення аптычных даследаванняў у БДУ з'яўляюцца створаныя ў 1953 г. аптычныя кафедры: **кафедра фізічнай аптыкі** (з 1.09.2017 г. кафедра фізічнай аптыкі і прыкладной інфарматыкі) і **кафедра спектральнага аналізу** (з 1991 г. кафедра лазернай фізікі і спектраскапіі). Тут былі пачаты сістэматычныя навуковыя даследаванні ў галіне фізічнай аптыкі, спектраскапіі і аптычнага прыборабудавання, якія за 65 гадоў, якія прайшлі з моманту заснавання кафедры, даўно перасягнулі фармальныя межы гэтай галіны навукі. Дыяпазон навуковых распрацовак вельмі шырокі: ад разліку спектральных характарыстык нанаметраўных кластараў да стварэння лазерна-аптычных комплексаў і абсталявання для касмічных апаратаў, ад даследаванняў па гісторыі развіцця прыродазнаўства ў Вялікім Княстве Літоўскім да распрацоўкі сучасных мультимедыйных навучальных комплексаў.

У 1953 г. у Фізіка-тэхнічным інстытуце АН БССР быў арганізаваны фізіка-матэматычны сектар, на базе якога ў 1955 г. быў адкрыты Інстытут фізікі і матэматыкі (дырэктар А. Н. Сеўчанка). У складзе інстытута працавала 5 лабараторый фізічнага профілю: агульнай і малекулярнай спектраскапіі (загадчык Б. І. Сцяпанаў), люмінесцэнцыі і фотахіміі (загадчык А. Н. Сеўчанка), тэарэтычнай фізікі (загадчык Ф. І. Фёдарэў), фізікі ІЧ-выпраменьванняў (загадчык М. А. Барысевіч), спектраскапіі і нізкатэмпературнай плазмы (загадчык М. А. Ельяшэвіч). У 1959 г. інстытут быў ператвораны ў два самастойныя інстытуты – фізікі (дырэктар Б. І. Сцяпанаў) і матэматыкі і вылічальнай тэхнікі (дырэктар М. П. Яругін).

Развіццё навукаёмістых галін (машынабудаванне, аптыка-механічная, прыборабудаванне, электронная галіны) патрабавала засяроджвання намаганняў акадэмічных інстытутаў фізіка-матэматычнага профілю на пераважным развіццё фізічнай аптыкі, квантавай электронікі і лазернай спектраскапіі, фізікі плазмы, оптаэлектронікі, фізікі і хіміі цвёрдага цела і паўправаднікоў. Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што высокі ўзровень навуковай культуры і творчае ўзаемадзеянне навукоўцаў Акадэміі навук з прафесарска-выкладчыцкім складам і студэнтамі ўніверсітэта дазволіла сфарміраваць беларускую аптычную школу, дзейнасць якой атрымала высокае прызнанне далёка за межамі Беларусі.

Варта адзначыць, што рэктар МДУ акадэмік Р. В. Чупрын у 1975 г. на агульным сходзе Акадэміі навук падкрэсліў: «Беларусь – буйная аптычная дзяржава».

Загадчыкі кафедры фізічнай аптыкі

СЕЎЧАНКА Антон Нікіфаравіч (1903–1978) нарадзіўся 22 лютага 1903 г. у с. Дзяніскавічы Гомельскай вобласці. А. Н. Сеўчанка скончыў пачатковую школу ў 1916 г., выйвіўшы асаблівую здольнасць да прыродазнаўчых навук. У 1922 г. А. Н. Сеўчанка паступіў у Рагачоўскі педагагічны тэхнікум і пасляхова скончыў яго ў 1926 г. Пасля вучобы Антон Нікіфаравіч тры гады працаваў спачатку дырэктарам Жарабцоўскай пачатковай школы Туркоўскага сельскага савета Бабруйскага раёна, затым дырэктарам Жыліцкай няпоўнай сярэдняй школы таго ж раёна Магілёўскай вобласці, выкладаў фізіку і матэматыку.

У 1929 г. А. Н. Сеўчанка паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на фізіка-тэхнічнае аддзяленне педагагічнага факультэта. У 1932 г. пасля паспяховага здачы ўступных іспытаў быў залічаны ў аспірантуру ФІАН (г. Ленінград). Так пачалася яго навуковая праца пад кіраўніцтвам акадэміка С. І. Вавілава. У 1934 г. у сувязі з пераездам ФІАН у Маскву А. Н. Сеўчанка перайшоў у аспірантуру Дзяржаўнага аптычнага інстытута (ДАІ, г. Ленінград). С. І. Вавілаў узначальваў абодва інстытуты і, нату-

ральна, застаўся яго навуковым кіраўніком.

Асноўным напрамкам даследаванняў А. Н. Сеўчанкі ў ДАІ стала люмінесцэнцыя арганічных і неарганічных рэчываў, крышталёфосфараў. Пры вывучэнні люмінесцэнцыі ўранілавых злучэнняў ім была выяўлена з'ява палярызацыі выпраменьвання і памяншэнне яе ступені па меры згасання свячэння. Пазней на вельмі вялікай колькасці ўранілавых злучэнняў ён даследаваў тэмпературную залежнасць квантавага выхаду люмінесцэнцыі і сярэдняй працягласці ўзрушанага стану.

У сакавіку 1937 г. А. Н. Сеўчанка паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю, прысвечаную вывучэнню палярызаванай люмінесцэнцыі раствораў арганічных фарбавальнікаў.

Падчас Вялікай Айчыннай вайны Антон Нікіфаравіч з уласцівай яму энергіяй і настойлівасцю займаўся абароннай тэматыкай у Казані і ў Яшкар-Але, куды быў эвакуаваны ДАІ. Распрацаваў прылады для падсвятлення шкал прыбораў, лупы, якія самі свяціліся, і іншыя прылады з выкарыстаннем святлосаставаў пастаяннага дзеяння. Створаныя ім аптычныя прыборы былі ўкаранёныя і сталі шырока ўжывацца ў прамысловасці, за што А. Н. Сеўчанка ў цяжкія ваенныя гады (у снежні 1943 г.) быў узнагароджаны медалём «За працоўную доблесць», а ў маі 1945 г. – медалём «За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.».

У 1946 г. Антон Нікіфаравіч быў залічаны ў дактарантуру Акадэміі навук СССР пры Фізічным інстытуце імя П. М. Лебедзева (г. Масква). Вынікам даследаванняў люмінесцэнцыі ўранілавых злучэнняў стала доктарская дысертацыя, пасляхова абароненая ў сакавіку 1952 г.

У студзені 1953 г. А. Н. Сеўчанка быў абраны акадэмікам АН БССР і пераехаў на пастаянную працу ў г. Мінск. З гэтага часу ўсё жыццё Антона Нікіфаравіча было звязана з роднай Беларуссю. У маі 1953 г. А. Н. Сеўчанка ўзначаліў сектар фізікі і матэматыкі Фізіка-тэхнічнага інстытута АН БССР, за кароткі час ім быў арганізаваны Інстытут фізікі і матэматыкі АН БССР. 15 сакавіка 1955 г. А. Н. Сеўчанка быў

зацверджаны яго дырэктарам і на працягу двух гадоў кіраваў гэтым інстытутам. Адначасова А. Н. Сеўчанка выконваў абавязкі акадэміка-сакратара Аддзялення фізіка-матэматычных і тэхнічных навук АН БССР (1955–1956). У верасні 1953 г. арганізаваў кафедру фізічнай аптыкі БДУ, якую ўзначальваў да апошніх дзён свайго жыцця.

У красавіку 1957 г. А. Н. Сеўчанка быў прызначаны рэктарам БДУ ўключаны ў лік 25 вядучых ВУН СССР і ўзнагароджаны ў 1967 г. ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

У апошнія гады жыцця Антон Нікіфаравіч уклаў шмат сіл і энергіі ў арганізацыю пры БДУ НДІ прыкладных фізічных праблем – першага навукова-даследчага інстытута ў сістэме вышэйшай школы Беларусі. З верасня 1972 і па 1978 гг. быў дырэктарам гэтага інстытута, загадчыкам лабараторыі спектраскапіі, працягваючы кіраваць кафедрай фізічнай аптыкі. Дзякуючы высылкам А. Н. Сеўчанкі ў БДУ паспяхова развіваліся і развіваюцца такія важныя навуковыя напрамкі, як: спектральныя і люмінесцэнтныя метады вывучэння будовы і ўласцівасцяў цвёрдых, вадкіх, газападобных асяроддзяў і плазмы, сінтэз і вывучэнне фізіка-хімічных уласцівасцяў вадкакрышталічных рэчываў, фарбавальнікаў, арганічных палімераў, фотарэзістаў; радыёгалаграфія; фізіка цвёрдага цела і паўправаднікоў; радыёфізіка; інфарматыка; электроннае і аптычнае прыборабудаванне і інш. Пад яго кіраўніцтвам абаронена 10 доктарскіх і звыш 40 кандыдацкіх дысертацый. А. Н. Сеўчанка – аўтар больш чым 250 навуковых і навукова-папулярных прац, 3 нааграфій.

Навуковую, навукова-арганізацыйную і педагагічную працу А. Н. Сеўчанка сумашчаў з грамадскай дзейнасцю: удзельнічаў у міжнародных канферэнцыях ААН, у 1956 г. – у стварэнні Міжнароднага агенцтва па мірным выкарыстанні атамнай энергіі (МАГАТЭ). А. Н. Сеўчанка з'яўляўся дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР у 1958–1962 гг., дэпутатам Вярхоў-

нага Савета БССР VI–VIII скліканняў (1963–1976). У ліпені 1971 г. за вялікія заслугі ў развіццё фізічнай навукі і тэхнікі, укараненне вынікаў навуковых даследаванняў у народную гаспадарку яму прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы. Антон Нікіфаравіч узнагароджаны двума ордэнамі Леніна, ордэнам «Знак Пашаны», некалькімі медалямі, ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР (тройчы). А. Н. Сеўчанка – заслужаны дзеяч навукі БССР.

Пастановай Савета Міністраў БССР ад 2 жніўня 1979 г. № 236 Навукова-даследчаму інстытуту прыкладных фізічных праблем БДУ прысвоена імя А. Н. Сеўчанкі.

Да 90-гадовага юбілею БДУ ў фае галоўнага корпуса адкрыта мемарыяльная кампазіцыя памяці А. Н. Сеўчанкі.

ПАСЛЯДОВІЧ Міхаіл Раманавіч, загадчык кафедры ў 1978–1979 гг.

У 1971 г. пад кіраўніцтвам Л. В. Валадзько абараніў кандыдацкую дысертацыю. Ён усталяваў прырода выпраменьвальнага асцылятара ўранілавага комплексу. Як было адзначана П. П. Феафілавым і А. Н. Сеўчанкам, атрыманы і сістэматызаваны ім унікальны матэрыял каштоўны для далейшага развіцця тэорыі спектраскапіі, для пошуку высокаэфектыўных біялагічна актыўных рэчываў і комплексных злучэнняў, у тым ліку для ядзернай энергетыкі.

БЕЛЬСКИ Аляксандр Міхайлавіч (1944–2001), загадчык кафедры ў 1979–1981 гг.

У 1974 г. пад кіраўніцтвам прафесара А. П. Хапалюка абараніў кандыдацкую дысертацыю, а ў 1997 г. – доктарскую. Ён назапашаны і абагульнены багаты матэрыял па тэарэтычных даследаваннях канічнай рэфракцыі лазернага выпраменьвання ў двухвосевых крышталёх; прадказаны эффект няроўнасці вугла адбіцця пучка вуглу падзення і інш.

ЗЯЦЬКОЎ Іван Паўлавіч (1926–2009), загадчык кафедры ў 1981–1993 гг.

У 1963 г. пад кіраўніцтвам А. Н. Сеўчанкі абараніў кандыдацкую дысертацыю. На працягу 16 гадоў быў дэканам фізічнага факультэта.



Візіт намесніка дырэктара ХІНХ прафесара Лу Хангфэя ў БДУ



Падпісанне кантракта з Хэйлуніцзянскім інстытутам нафтахіміі (Кітай, 2011 г.)

фізічнай аптыкі ў БДУ

А. Н. Сеўчанкі

У 1979–1986 гг. – прарэктар па навуковай рабоце БДУ, 1981–1993 гг. – загадчык кафедры фізічнай аптыкі. Навуковая праца І. П. Зяцькова была звязана з эксперыментальнымі і прыкладнымі даследаваннямі ў галіне малекулярнай спектраскапіі арганічных пераксідаў і карбанілзмяшчальных палімераў з асаблівымі ўласцівасцямі.

МІНЬКО Анато́ль Анто́навіч, загадчык кафедры з 1993 г.

У 1979–2008 гг. – намеснік дырэктара па навуковай рабоце НДІ ПФП імя А. Н. Сеўчанкі БДУ, з 1993 г. – загадчык кафедры фізічнай аптыкі (з 01.09.2017 г. – кафедра фізічнай аптыкі і прыкладной інфарматыкі). Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар.

А. А. Мінько – вучань акадэміка Л. В. Валадзько, кіраўнік важнага навуковага напрамку ў галіне аптыкі і спектраскапіі складаных малекулярных сістэм, фізіцы і хіміі вадкіх крышталёў. Лаўрэат прэміі Савета Міністраў БССР і прэміі імя А. Н. Сеўчанкі. Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, заслужаны работнік БДУ.

Супрацоўнікі і выпускнікі кафедры фізічнай аптыкі, якія зрабілі значны ўнёсак у яе развіццё і ганараваныя ўрадавых узнагарод

ВАЛАДЗЬКО Леанід Вікенцьевіч (1928–1978)

Навуковай працай Л. В. Валадзько пачаў займацца з 1953 г. пад кіраўніцтвам А. Н. Сеўчанкі. Ён выкананы шэраг важных прац у галіне спектраскапіі ўранілавых злучэнняў, радыёаптыкі і стварэнні антэн касмічных апаратаў. Па прапанове Л. В. Валадзько праведзена вывучэнне малекулярных механізмаў вострых метабалічных парушэнняў у тканках галаўнога мозгу пры кіслароднай недастатковасці. Навуковую і педагогічную працу Л. В. Валадзько паспяхова сумяшчаў з абавязкамі прарэктара па навуковай рабоце ўніверсітэта, загадчыка кафедры спектральнага аналізу, загадчыка лабараторыі аптыкі кандэнсаваных асяроддзяў НДІ ПФП пры БДУ. Лаўрэат прэміі імя А. Н. Сеўчанкі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР.

КАМЯК Анато́ль Іва́навіч

У 1974 г. абараніў дысертацыю на суісканне ступені доктара фізіка-матэматычных навук. У 1977 г. яму прысвоена званне прафесара. А. І. Камяк – вучань А. Н. Сеўчанкі, у 1979–1997 гг. – загадчык кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі. Буйны спецыяліст у галіне спектраскапіі і люмінесценцыі арганічных і неарганічных злучэнняў. Лаўрэат прэміі імя А. Н. Сеўчанкі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі, заслужаны работнік БДУ.

УМРЭЙКА Дзмі́трый Сця́панавіч (1934–2015)

Вучань А. Н. Сеўчанкі, у 1962 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю, а ў 1971 г. – доктарскую. Д. С. Умрэйка – адзін з арганізатараў НДІ ПФП. Ён быў сфарміраваны новы навуковы напрамак – малекулярны спектральна-структурны аналіз каардынацыйных злучэнняў цяжкіх металаў. Лаўрэат прэміі Савета Міністраў БССР, прэміі імя А. Н. Сеўчанкі. Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, заслужаны работнік БДУ.

САРЖЭЎСКІ Аляксандр Міхайлавіч (1930–1983)

У 1961 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю, а ў 1973 г. – доктарскую. З 1 чэрвеня 1967 г. – дацэнт кафедры фізічнай аптыкі, з кастрычніка 1967 г. па 1983 г. загадчык кафедры агульнай фізікі БДУ. А. М. Саржэўскі – кіраўнік навуковага напрамку па даследаванні палярызацыі люмінесценцыі, узаемадзеяння лазернага выпраменьвання са складанымі арганічнымі малекуламі. Заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі БССР.

ГАЙСЁНАК Ві́ктар Анато́льевіч

У 1977 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю, а ў 1990 г. – доктарскую. Вучань А. М. Саржэўскага, у 1972–1992 гг. працаваў у БДУ, прайшоў шлях ад асістэнта да загадчыка кафедры, дэкана фізічнага факультэта. З 1992 па 2014 г. на высокіх дзяржаўных пасадах. З 2014 г. – рэктар РІВШ БДУ.

В. А. Гайсёнак – буйны спецыяліст у галіне спектраскапіі і люмінесценцыі складаных малекул, праблем нелінейнай аптыкі і фізікі лазераў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь.

ГУРЫНОВІЧ Георгі́й Паўлавіч (1933–1994)

Навуковай працай Г. П. Гурыновіч займаўся ў галіне фатонікі біялагічна важных пігментаў і іх аналагаў пад кіраўніцтвам А. Н. Сеўчанкі і пад ідэйным уплывам акадэмікаў Ц. М. Годнева і А. М. Цярэніна. У 1960 г. абараніў кандыдацкую, а ў 1969 г. – доктарскую дысертацыю. Акадэмік НАН Рэспублікі Беларусь, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР. Кембрыджскім Міжнародным біяграфічным цэнтрам Г. П. Гурыновіч прызнаны Чалавекам 1998 года.

САЛАЎЕЎ Канста́нцін Мі́калаевіч

У 1970 г. абараніў доктарскую дысертацыю, вучань А. Н. Сеўчанкі. Яго даследаванні ў галіне спектраскапіі і люмінесценцыі макрацыклічных тэтрапірольных злучэнняў і іх комплексаў з металамі, уключаючы біялагічна важныя злучэнні тыпу хларафілу і гему, сталі асноўнымі ў навуковай дзейнасці. Лаўрэат Дзяржаўных прэмій БССР і СССР. За вялікі ўнёсак у спектраскапію парфірынаў узнагароджаны пррэміяй імя А. М. Цярэніна.

РУБАНАЎ Аляксандр Сярге́евіч (1936–2003)

Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь. З 1978 г. – загадчык лабараторыі аптычнай галаграфіі Інстытута фізікі імя Б. І. Сцяпанавана АН БССР. З 1996 г. – старшыня савета БРФФД. Распрацаваў фізічныя асновы дынамічнай галаграфіі і аптыкі фазавога спалучэння. Выявіў новую з’яву – ператварэнне хвалевага фронту пры чатыроххвалевым узаемадзеянні. Лаўрэат Дзяржаўных прэмій БССР і СССР.

ГАПОНЕНКА Ся́ргей Васи́льевіч

Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі. З 2001 г. чытае спекурсы на кафедры фізічнай аптыкі. У 2000–2007 гг. дырэктар ІМАФ НАН Беларусі, з 2007 – загадчык лабараторыі нанааптыкі Інстытута фізікі імя Б. І. Сцяпанавана НАН Беларусі, з 2014 г. – старшыня Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў. Аўтар

некалькіх манаграфій, выдадзеных у Вялікабрытаніі, Германіі і Кітаі. Сфера навуковых інтарэсаў: фізіка нанаструктур і аптыка кандэнсаваных асяроддзяў. Актыўна развівае новы навуковы напрамак – даследаванне ўзаемадзеяння электрамагнітнага выпраменьвання з квантавымі сістэмамі ва ўмовах прасторавага абмежавання электрамагнітных хваль.

КАЗАК Мі́калай Стані́слававіч

Дырэктар Інстытута фізікі імя Б. І. Сцяпанавана НАН Беларусі, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, акадэмік. Выдатны навуковец у галіне крышталяоптыкі, крышталякустыкі і нелінейнай аптыкі, чытаў спекурсы студэнтам фізічнага факультэта. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь.

Міжкафедральны сімбіёз

Гістарычна абедзве аптычныя кафедры (фізічнай аптыкі і прыкладной інфарматыкі; лазернай фізікі і спектраскапіі), арганізаваныя ў 1953 г., былі цесна ўзаемазвязаныя: дзейнічалі адзіныя навукальныя праграмы спекурсаў, былі арганізаваны агульныя спецлабараторыі, вылося агульнае справаводства і г. д. Да цяперашняга часу практыкуецца правядзенне сумесных пасяджэнняў гэтых кафедраў, навукова-практычных семінараў, узгадняюцца навукальныя праграмы. Кафедру фізічнай аптыкі і прыкладной інфарматыкі ўзначальвае А. А. Мінько, кафедрай лазернай фізікі і спектраскапіі кіруе А. Л. Толсцік.

ТОЛСЦІК Аляксе́й Леа́нідавіч

У 2010–2017 гг. – прарэктар БДУ па вучэбнай рабоце, з 2018 г. загадчык кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, вучань А. С. Рубанава. Лаўрэат прэміі імя А. Н. Сеўчанкі і прэміі НАН Беларусі, заслужаны работнік БДУ.

Галіна навуковых інтарэсаў: нелінейная аптыка і дынамічная галаграфія, галаграфічныя тэхналогіі абароны каштоўных папер і дакументаў, лазерна-аптычнае і навукова-навукальнае прыборабудаванне. Ён развіты новы навуковы напрамак – сінглярная дынамічная галаграфія.

ВАРАПАЙ Яўген Сямёнавіч

У 1997–2017 гг. – загадчык кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, вучань А. М. Саржэўскага. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і прэміі імя А. Н. Сеўчанкі, заслужаны работнік БДУ.

Галіна навуковых інтарэсаў – даследаванне нелінейнай люмінесценцыі раствораў складаных малекул, аптычнае прыборабудаванне і ўжыванне новых арганічных злучэнняў (фарбавальнікаў) у якасці фотасэнсібілізатараў для дыягностыкі і тэрапіі анкалагічных захворванняў.

З дня заснавання кафедры фізічнай аптыкі ўвесь час пашыраюцца яе сувязі з вядучымі навуковымі цэнтрамі Расійскай Федэрацыі. У 1960-х гг. на кафедры фізічнай аптыкі пад кіраўніцтвам А. Н. Сеўчанкі і Л. В. Валадзько былі пачаты даследаванні ў галіне касма-наўтыкі, у 1980-х гг. яны атрымалі развіццё пад кіраўніцтвам Л. І. Кісялёўскага, а з 2003 г. вядуцца даследаванні па стварэнні апаратуры для зандавання Зямлі ў ІЧ-дыяпазоне (А. А. Мінько, М. М. Каваленка) па праграмах Саюзнай дзяржавы «Космас-СГ», «Космас-НТ», «Маніторынг-СГ».

У наш час створаная А. Н. Сеўчанкам навуковая школа фізічнай аптыкі паспяхова развіваецца. На фізічным факультэце, у НДІ ПФП імя А. Н. Сеўчанкі БДУ і Інстытуце фізікі імя А. Н. Сеўчанкі НАН Беларусі плённа працуюць дзясяткі «ўнукаў» і «праўнукаў» Антона Нікіфаравіча Сеўчанкі.

Чалавек застаецца ў памяці наступных пакаленняў у першую чаргу дзякуючы сваім справам і здзяйсненням. Антон Нікіфаравіч застаецца ў нашай памяці як навуковец і педагог, які нястомна працаваў на карысць Радзімы. Яго імя назаўжды ўвайшло ў гісторыю беларускай навукі як заснавальніка буйной навуковай школы, якую сёння годна прадстаўляюць і развіваюць яго шматлікія паслядоўнікі. А. Н. Сеўчанка быў патрыётам Айчыны, выбітным навукоўцам, слаўным сынам беларускага народа і Чалавекам з вялікай літарой!

Анато́ль МІНЬКО, загадчык кафедры фізічнай аптыкі і прыкладной інфарматыкі

СПАРТПЛЯЦОЎКА

Спартакіяда «Здароўе» сярод работнікаў БДУ выявіла пераможцаў

У БДУ спартыўныя не толькі студэнты, але і супрацоўнікі! Гэта даказалі спаборніцтвы штогадовай спартакіяды «Здароўе».

Арганізатарам спартакіяды з'яўляецца спартыўна-масавая камісія прафкама работнікаў БДУ і кафедра фізвыхавання і спорту. Усяго ў спартакіядзе прынялі ўдзел каманды 20 падраздзяленняў БДУ. Яны пазмагаліся за першае месца ў 10 відах спорту, сярод якіх валејбол, армрэстлінг, дартс, плаванне, шахматы і інш. Змаганні праходзілі на працягу ўсёй восені і зімы. А фінальным акордам стала спартыўна-аздараўленчае мерапрыемства «Дні здароўя», якое прайшло 9–11 лютага на базе САК «Брыганціна».

Прадстаўнікі каманд прыехалі сюды на «Дні здароўя», каб і паўдзельнічаць у спартыўных змаганнях, і атрымаць зарад здароўя ад знаходжання на свежым паветры. Акрамя таго, для ўдзельнікаў былі арганізаваны культурна-масавыя мерапрыемствы: дыска-тэка і святочны канцэрт са знакамітым вы-пускніком БДУ **Георгіем Калдуном**. Спявак прызнаўся, што заўсёды з радасцю прымае запрашэнне выступіць у альма-матар, яму прыемна бачыць знаёмыя твары і быць тут. Арганізатары падрыхтавалі яшчэ адзін сюр-прыз: пабегаць на лыжах можна было не толькі па лясках «Брыганціны», але і ў... вірту-альнай рэальнасці! Дарэчы, надвор'е спрыяла і лыжам, і пешым прагулкам, якія, безумоўна, яшчэ больш зблізілі супрацоў-нікаў БДУ. Дзецянь таксама было весела – сюды прыежджалі сем'ямі – яны пад-



трымлівалі і перажывалі за бацькоў, вучыліся плаваць і хадзіць на лыжах.

Спартыўныя змаганні праходзілі ў сяброў-скай, цёплай атмасферы, з запалам: жарты, смех і ветлівая падтрымка. Выдатны прыклад адносіў у калектыве, універсітэце для сту-дэнтаў і дзяцей! Супрацоўнікі БДУ ўмеюць перамагаць і прайграваць, і гэта пацвярджае званне найлепшага ўніверсітэта краіны.

А зараз час ушаноўваць пераможцаў! Першае месца ў агульным заліку заняла ка-манда **КФВС**, другое – **фізічны факультэт**, трэцяе дасталася **ФРКТ**. У армрэстлінгу пе-рамогу атрымаў фізфак, другое і трэцяе за

Службай аховы і бяспекі і Ліцэем БДУ. У ва-лейболе сярод жанчын першае месца ў студ-гарадка, другое – КФВС, трэцяе ў ФПМІ. У мужчын першынствавала кафедра фізвыха-вання і спорту, другое месца ў студгарадка і трэцяе ў фізфака. У гравым спорце лідарам стаў ваенны факультэт, другое за ліцэем, трэцяе ў фізфака. У дартсе самым трапным быў ФРКТ, фізфак другі, трэцяе месца ў НДІ ФХП. У міні-футболе перамагла кафедра фіз-выхавання і спорту, другія – ваенны факу-льтэт, затым Ліцэй БДУ. У настольным тэнісе найлепш паказала сябе КФВС, затым ФРКТ і ДІКСТ. У плаванні наймацнейшай стала ка-

федра фізвыхавання і спорту, другое месца ў ФРКТ, трэцяе ў ФМА. Лідарства ў стрытбо-ле зноў за КФВС, другое і трэцяе месцы за студгарадком і ліцэем. У шахматах найлеп-шы фізфак, другое месца за ММФ, трэцяе ў Інстытута журналістыкі.

Вось так прайшла штогадовая спартакія-да «Здароўе» сярод супрацоўнікаў БДУ. У чарговы раз яна паказала і даказала, што Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт можа га-нарыцца не толькі інтэлектуальным патэн-цыялам, але і спартыўнымі кадрамі!

Надзея МАРХЕЛЬ
Фота аўтара

Студэнты БДУ трымэстр навучаліся ў Кенце

БДУ і Кенцкі ўніверсітэт у рамках праграмы Erasmus+ Key Action 1 International Credit Mobility рэалізуюць праект па абмене студэнтамі і выкладчыкамі. Першы набор – чатыры студэнткі і дзве аспіранткі, адабраныя ў выніку адкрытага конкурсу, якія тры месяцы навучальнага года правялі ў аўдыторыях не альма-матар, а Універсітэта Кента. У студзені дзяўчаты вярнуліся дахаты і распавялі карэспандэнту «Універсітэта», які досвед атрымалі дзякуючы паездцы.


На час абмену студэнткі цалкам далучыліся да навучальнага пра-цэсу прымаючага ўніверсітэта: на-роўні з усімі навучэнцамі навед-валі лекцыі, рыхтаваліся і бралі ўдзел у семінарах. Праца ў новым акадэмічным асяроддзі дапамагла пашырыць далягляд, паглыбіць веды па спецыяльнасці, а яшчэ – паўплывала на прафесійнае сама-вызначэнне:

– Пасля трохмесячнага наву-чання ў Англіі я звязала кола сваіх прафесійных і навуковых інтарэсаў. Справа ў тым, што я больш спе-цыялізуся на сусветнай экано-міцы і гандлі, але мне хацелася паспрабаваць сябе трохі ў іншай галіне, таму я была вельмі рада, калі такая магчымасць з'явілася, – распавядае студэнтка 3 курса ФМА **Дар'я Храмчанка**. – Удзельніча-ючы ў праграме, вивучала палітыч-ныя дысцыпліны, у тым ліку на се-мінарах з такімі прафесарамі, як **Рычард Саква**, **Алена Карасця-лёва**, **Эске ван Гілс**, была ўдзель-ніцай мерапрыемства «Ноч дэба-таў: ці ёсць будучыня ва Усходне-еўрапейскага партнёрства». Гэты

досвед даў мне выразнае разумен-не таго, што я ўсё-такі больш чала-век лічбаў і аналізу, чым палітычных рашэнняў. Дахаты вярнулася з упэўненасцю ў тым, што раблю і дзе хачу выкарыстаць атрыманыя ва ўніверсітэце веды ў будучыні.

Падобныя праграмы абмену – гэта яшчэ і добрая магчымасць папрацаваць над сваім дыплом-ным праектам ці дысертацыяй, напрыклад, выкарыстоўваючы рэ-сурс бібліятэкі. У Кенцкім універ-сітэце яна працуе ў рэжыме 24/7, падзелена на залы і зоны сама-стойнай падрыхтоўкі, абсталявана тэхнікай і камфартабельнай мэб-ляй: вивучаць літаратуру можна і лежачы на канапе, і класічным спо-сабам – за сталом. Але галоўная яе каштоўнасць – багаты фонд:

– Мне ўдалося атрымаць доступ да вельмі рэдкіх і важных навуко-вых матэрыялаў: кніг і публікацый па тэме свайго дысертацыйнага даследавання, – адзначае аспі-рантка ФМА **Анастасія Яраховіч**. – Я паўдзельнічала ў сустрэчах і абмеркаваннях са спецыялістамі ў сферы міжнароднага права і між-



народных адносін, абмянялася з імі ідэямі і меркаваннямі, што, не-сумненна, паспрыяла станаўленню ўласнай пазіцыі ў рамках дысер-тацыйнага даследавання, якое я праводжу. Акрамя таго, навучанне ў рамках іншай сістэмы дазволіла, з аднаго боку, ацаніць свой узро-вень і патэнцыял, а з іншага – выя-віць сферы, якія патрабуюць да-датковай прапрацоўкі. Я лічу, што ўдзел у праграмах акадэмічнага абмену проста неабходны як для студэнтаў, так і для магістрантаў, аспірантаў і нават выкладчыкаў, та-му што падобныя праекты ўяўля-юць вельмі значную практычную цікавасць: іх асноўная мэта – аб-мен навуковымі матэрыяламі, ве-дамі і досведам, развіццё навыкаў і кампетэнцый.

Вядома, удзел у праекце пра-дугледжвае не толькі атрыманне акадэмічнага досведу, але і знаём-ства з новай краінай, яе культурай. Кенцкі ўніверсітэт для студэнтаў па абмене арганізуе цэлы шэраг ме-рапрыемстваў:

– Нам выпала неверагодная магчымасць – на тры месяцы з га-лавой акунцца ў жыццё невядо-мага і далёкага туманнага Альбі-ёна. Мы сутыкнуліся з новым све-там, краінай, культурай, мента-літэтам, – дзеліцца ўражаннямі студэнтка 4 курса гістарычнага факультэта **Яўгенія Лугіна**. – На працягу трох месяцаў мы імкнуліся прысвячаць час не толькі вучобе, але і вандраванням: адкрывалі для сябе Англію з усіх бакоў. Яркія ўражанні засталіся ад паездак у

Лондан, Шатландыю, значныя гістарычныя англійскія гарады. Ка-манда каардынатарай старалася напоўніць дні нашага знаходжання ў краіне яркімі паездкамі і мера-прыемствамі. Напэўна, ніхто з нас не забудзецца нацыянальныя му-зеі і галерэі, найстарэйшыя замкі Англіі, парламент і Даўнінг-стрыт, рэзідэнцыю прэм'ер-міністра Вя-лікабрытаніі, якія мы наведалі.

Напачатку студзеня па новы культурны і акадэмічны досвед у Кент адправіліся ўдзельнікі друго-га адбору: тры студэнты і тры ма-гістранты. Праект мяркуе двухба-ковы ўзаемаадносіны, таму ў кра-савіку на трохмесячную стажы-роўку ў БДУ з Універсітэта Кента прыедуць аспіранты. Праграма аб-мену працягнецца да чэрвеня 2018 года, аднак ужо цяпер можна ка-заць пра першыя вынікі плённага супрацоўніцтва:

– Вельмі важна, што гэты ін-струмент крэдытнай мабільнасці ўжо дазволіў шмат зрабіць у рам-ках візітаў студэнтаў і выкладчыкаў. Былі ініцыяваны новыя праекты, у прыватнасці, БДУ нароўні з Кенц-кім, Кембрыджскім і іншымі ўнівер-сітэтамі-партнёрамі будзе ўдзель-нічаць у вельмі буйным праекце Global Challenges Research Fund, – распавядае старшы выкладчык гістарычнага факультэта **Арцём Назаранка**. – Што да крэдытнай мабільнасці, то якраз цяпер мы да-сягнулі згоды з партнёрамі з Кенц-кага ўніверсітэта, што будзем па-даваць заяўку на падаўжэнне гэтай праграмы абмену, і спадзяёмся, што яна будзе паспяховай.

Валерыя БАНДАРЧЫК

«Універсітэт – ТВОЙ крок у будучыню»:

Мінскія гімназісты акунуліся ў атмасферу БДУ

Вялікая і дружная сям'я студэнтаў-актывістаў БРСМ БДУ на гэтым тыдні арганізавала ў гімназіях Мінска грамадска-асветніцкі праект «Універсітэт – твой крок у будучыню».

Студэнты распавялі не толькі пра ўніверсітэт, факультэты, але таксама і пра студэнцкае жыццё. Мерапрыемства пачалося з прывітання ўдзельнікаў праекта, затым была праца з псіхолагам, які распавёў гімназістам пра тыпы чалавечага характару і пра тое, як не хвалявацца ў розных сітуацыях. Нагляднай дэманстрацыяй гісторыі і сучаснасці Белдзяржуніверсітэта сталі паказаныя відэаролікі, падрыхтаваныя Медыяцэнтрам БДУ, а таксама прэзентацыя ўніверсітэта, якую прадставіў сакратар БРСМ БДУ **Канстанцін Андрусевіч**.

У рамках прэзентацыі праграм і мерапрыемстваў, якія праводзяцца ва ўніверсітэце, адмысловая ўвага была звернутая на праект «Студэнт БДУ на тыдзень», форма арганізацыі якога вельмі спадабалася гімназістам. Многія адразу ж захацелі адчуць на сабе жыццё сапраўднага студэнта. Завяршэннем стала дэманстрацыя хімічных і фізічных доследаў нашых студэн-



Фота: Ташчэны БАГЛАДЗІВАЙ

таў. Пасля асноўнай часткі праекта студэнты і гімназісты падзяліліся на дзве групы, дзе будучыя абітурыенты атрымалі адказы на ўсе свае пытанні пра факультэты, пэўныя спецыяльнасці, іспыты і г. д.

З упэўненасцю можна сказаць, што навучэнцы гімназій былі вельмі рады нашаму прыезду, дзяліліся сваімі чаканнямі і задавалі шмат пытанняў. Нашы студэнты таксама былі рады знаёмству з дзецьмі, бо

рэалізацыя дадзенага праекта – неацэнны досвед у арганізацыі важных для ўніверсітэта грамадска-асветніцкіх праектаў, асабліва калі іх правядзенне стала добраай традыцыяй. За гады рэалізацыі праек-

та мы ўжо дапамаглі многім абітурыентам вызначыцца з факультэтам і спецыяльнасцямі, а таксама паставіць мэты на будучыню і на-строіць на іх дасягненне.

Анастасія ГУЦ

У СТУДГАРАДКУ

Падышоў да канца яшчэ адзін сезон у Студэнцкім гарадку БДУ. 2017 год быў вельмі прадуктыўным, насычаным і цікавым.

Сумесна з супрацоўнікамі цэнтра метадычнага забеспячэння рэалізацыі моладзевай палітыкі, які займаецца выхаваўчай і ідэалагічнай работай у Студэнцкім гарадку БДУ, і каардынацыйным саветам арганізацыі студэнцкага самакіравання студгарадка, а таксама дзякуючы суладнай працы педагагічных работнікаў інтэрнатаў было арганізавана больш за 280 культурна-забаўляльных і спартыўна-масавых мерапрыемстваў, у якіх прынялі ўдзел больш за 25 тысяч студэнтаў. Найбуйнейшымі з іх з'яўляюцца мерапрыемствы ў рамках фестывалю студэнцкай творчасці, а менавіта конкурс студэнцкай песні «Сярэбраныя струны», шоу-конкурс «Міс Вясна», кулінарны конкурс, інтэлектуальная гульня «Што? Дзе? Калі?», ваенна-палявая гульня-сутычка «Франтавыя лісты», прымеркаваная да 72-годдзя перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, і многія іншыя. Таксама былі арганізаваны буйныя мерапрыемствы – «Восеньскі фотакрос», дабрачынная акцыя «Годнае дзяцінства», міжуніверсітэцкая квэст-гульня, прысвечаная

У інтарэсах студэнтаў. На карысць інтэрната



40-годдзю Маскоўскага раёна Мінска, «Мой горад», рознага роду спартыўныя спаборніцтвы ў рамках круглагадовай спартакіяды інтэрнатаў Студэнцкага гарадка БДУ.

Мэты студэнцкага актыву

Выдатнай магчымасцю для самарэалізацыі, развіцця лідарскіх якасцяў і арганізатарскіх здольнасцяў стала правядзенне ў 2017 годзе выязнога адукацыйнага форуму

актыву студгарадка «У інтарэсах студэнтаў. На карысць інтэрната».

Сярод значных мерапрыемстваў рэспубліканскага ўзроўню, якія праводзяцца на базе Студэнцкага гарадка БДУ, варта адзначыць арганізацыю засялення і размяшчэння ўдзельнікаў Рэспубліканскага педагагічнага савета, а таксама правядзенне рэспубліканскага метадычнага семінара «Удасканаленне нарматыўнай прававой базы па прапанаванні інтэрната ва ўста-

новах вышэйшай адукацыі». На семінары былі разгледжаны пытанні ўдасканалення ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў інтэрнатах, у тым ліку падрыхтоўка і абмеркаванне праекта Палажэння аб парадку прапанавання жылых памяшканняў (іх частак), валодання і карыстання імі ў інтэрнатах, якія знаходзяцца ў падпарадкаванні дзяржаўных устаноў адукацыі. Таксама адбылася праца школы студэнцкага актыву, дзе прадстаўнікі студэнцкага самакіравання ў фармаце адкрытага дыялогу змаглі абмеркаваць пытанні міжуніверсітэцкага супрацоўніцтва.

Перамогі на раённых аглядах-конкурсах

У цэлым, праца Студэнцкага гарадка не засталася незаўважанай і прынесла плён.

Улетку 2017 года **інтэрнат № 3** заняў ганаровае **2 месца** ў раённым аглядзе-конкурсе «Найлепшае добраўпарадкаванне і кветкавае афармленне тэрыторыі інтэрнатаў». У канцы снежня былі



падведзеныя вынікі раённага агляду-конкурсу на найлепшае навагодняе і каляднае афармленне інтэрнатаў Ленінскага раёна г. Мінска. У намінацыі «Пад бой курантаў» ганаровае **3 месца** заняў **інтэрнат № 6 БДУ**. У намінацыі «Найлепшая навагодняя ёлка» **2 месца** ў інтэрната **№ 2 БДУ**, а перамогу атрымаў інтэрнат **№ 7 БДУ**!

Інтэрнат **№ 8** для работнікаў БДУ таксама не застаўся ўбаку і намаганнямі супрацоўнікаў, якія пражываюць у дадзеным інтэрнаце, заняў **першае месца** ў раённым аглядзе-конкурсе ў намінацыі «Найлепшае грамадскае самакіраванне».

Сёння актыўна ідзе падрыхтоўка інтэрната **№11 БДУ** да правядзення **Еўрапейскіх гульняў** у 2019 годзе. У лістападзе інтэрнат заняў **3 месца** ў раённым аглядзе-конкурсе на найлепшы інтэрнат 2017 года!

Для студэнтаў пачаўся другі семестр. Жыццё студэнцкага гарадка зноў бурліць радасцю і ініцыятывамі сваіх маладых жыхароў.

Ганна ГАМОРЫНА

Адкрылася абноўленая сталовая галоўнага корпуса



Фота Васіля КУЗЬМІЧЭНА

Сталовая галоўнага корпуса БДУ 6 лютага адкрылася пасля рамонту. Карэспандэнт газеты «Універсітэт» пабываў у абноўленай установе, куды на абед прыходзяць супрацоўнікі ўніверсітэта і студэнты.

Выгляд памяшкання кардынальна змяніўся: новая яркая плітка, стыльныя постары на сценах, камфортныя канапкі. Па словах дацэнта кафедры дызайну факультэта сацыякультурных камунікацый **Аляксея Семянцова**, які працаваў над стварэннем дызайнерскага праекта сталовай, тут імкнуліся стварыць месца не толькі для ежы, але і для прыемнага правядзення вольнага часу.

– Я прыемна здзіўлена, усё так арыгінальна выглядае, вытрыманы стыль. Гэта ні ў якое параўнанне не ідзе з тым, што было. Зараз тут не дзьме, можна камфортна размясціцца, нават правесці нейкія гутаркі, дыскусіі, абсталяванне гэта дазваляе – дзеліцца пасля абеду ў новым інтэр’еры вядучы навуковы супрацоўнік фізічнага факультэта **Галіна Крылова**.

«Паглядзі, новыя лыжкі, ды і нажы ёсць!» – не хаваюць эмоцыі студэнты. Для раздатчнай зоны выбудоўваецца чарга, але ў зале няма ніякага гармідару: тут павялічылі колькасць пасадачных месцаў з 80 да 102. Абедальніца зараз можна, глядзячы тэлевізар ці слухаючы музыку.

– Шыкоўна, вытанчана, смачна, – дае характарыстыку абноўленай сталовай вядучы спецыяліст першага аддзела **Ала Чарнейка**. – Тут у прынцыпе заўсёды ядрэнна гатавалі, але ёсць у новай атмасферы нашмат смачней.

– Нагадвае кавярню, – дадае яе калега.

У памяшканні з’явіліся разеткі, якімі абсталяваны пасадачныя месцы. Гэта зроблена для таго, каб наведнікі пры неабходнасці маглі тут папрацаваць, напрыклад, за ноўтбукам. Для большай зручнасці ў сталовай запрацавала ўніверсітэцкая сетка Wi-Fi. Спрабуйце падключыцца разам са студэнтам ФПМі **Мікітам Вушавым** – «ловіць» выдатна:

– Сапраўды, тут камфортна, зроблена ўсё ў моладзевым стылі, сучасна. Калі, абедуючы, глядзіш не на старую савецкую плітку, а на прыемныя вокны інтэр’еру, гэта пакідае нашмат больш станоўчае ўражанне. Яшчэ я вельмі спадзяюся, што кошты застануцца такімі ж нізкімі.

Дэмакратычны кошт абеду – вынік працы адміністрацыі сталовай. Дарэчы, у дзень адкрыцця з гадзіны да трох наведнікаў чакала прыемная неспадзеўка: зніжка 20 % на асноўнае меню. Такія акцыі, па словах дырэктара камбіната грамадскага харчавання БДУ



Жанны Варанкевіч, плануе з’явіцца даваць кліентаў раз на месяц:

– Мы папрацавалі з пастаўшчыкамі, каб патаніць, напрыклад, мясную прадукцыю, імкнёмся, каб у меню было больш агародніны. Будзем праводзіць розныя акцыі, але для гэтага важна, каб у нас са студэнтамі быў дыялог.

Свае прапановы і заўвагі любы ахвотнік можа «выказаць» найпрост на грыфельнай сцяне, якая

з’явілася ва ўваходу, «крэйдавыя паведамленні» адміністрацыі прыме да ўвагі. Для камфорту кліентаў і хуткасці абслугоўвання ў сталовай увялі комплексныя абеды. Напрыклад, у дзень адкрыцця ў сталовай прапанавалі комплекс коштам 1,32 руб.: вінегрэт, боршч, катлеты са свініны, грачаная каша, кампот і хлеб. Самы дарагі поўны абед з мясам абыдзецца ў 3,50 руб.

– Калі я раней магла тут купіць адну катлету, то цяпер купіла цэлых дзве! – дзеліцца студэнтка фізфака **Аляксандра Нікіціна**.

Усе будаўнічыя працы былі праведзены ў рэкордна кароткі тэрмін: сталовую абнавілі за месяц. Рамонт не закрануў толькі падлогу, бо пад ёй знаходзіцца камунікацыя, і абнаўленне яе зімой немагчымае:

– Мы пра гэта памятаем, і ў летні сезон дадзена праца будзе

выканана, – каментуе прарэктар па эканоміцы і матэрыяльна-тэхнічным развіцці БДУ **Міхаіл Чарпеннікаў**. – Хочацца адзначыць, што гэты праект цалкам рэалізаваны нашым факультэтам сацыякультурных камунікацый: ад афарбоўкі канап і да разводкі разетак. Гэта наш універсітэцкі праект, зроблены з душой для роднага ўніверсітэта.

Валерыя БАНДАРЧЫК

